

(110 °C, атмасферны ціск). Установіце малекулярную формулу вуглевадароду.

Вы можаце пазнаёміцца з цыклаалканамі — насычанымі вуглевадародамі, у малекулах якіх маецца цыкл з атамаў вугляроду, перайшоўшы па спасылцы ў QR-кодзе.




* Цыклаалканы

§ 12. Алкены. Будова малекул


Атамы вугляроду могуць быць звязаны паміж сабой не толькі адзінarnымі, але і двайнымі сувязямі. Найпрацнейшым вуглевадародам, які змяшчае двайную сувязь, з'яўляецца этилен $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$. Разгледзім будову яго малекулы.

Як і ў выпадку алканаў, вуглярод у малекуле этилену чатырохвалентны. Утварэнне чатырох сувязей адбываецца за кошт чатырох атамных арбіталей:



Нагадаем, што ў малекулах ужо вывучаных намі алканаў кожны атам вугляроду знаходзіцца ў стане sp^3 -гібрыдызацыі (§ 7). Гэта значыць, адна *s*- і трыв *p*-арбіталі атама вугляроду змешваюцца, утвараючы чатыры аднолькавыя па форме sp^3 -гібрыдныя арбіталі. Гэтыя арбіталі размяшчаюцца ў прасторы на максімальным удаленні ад адной пад вуглом прыкладна 109°.


Двойная сувязь у малекуле этилену ўтвараецца паміж атамамі вугляроду, якія знаходзяцца ў стане *sp*²-гібрыдызацыі. У sp^2 -гібрыдызацыі бяруць удзел: *адна s*- і дзве *p*-арбіталі (мал. 12.1).




Мал. 12.1. *sp*²-Гібрыдызацыя арбіталей атама вугляроду

Тры sp^2 -гібрыдныя арбіталі размяшчаюцца на максімальнім удаленні адна ад адной. Гэта дасягаецца, калі яны знаходзяцца ў адной плоскасці пад вуглом 120° (мал. 12.2.).

Адна p -арбіталль атама вугляроду (мал. 12.3, сіняга колеру) захоўвае сваю першапачатковую форму і размяшчаецца перпэндыкулярна плоскасці, у якой ляжаць тры sp^2 -гібрыдныя арбіталі.




Мал. 12.2. sp^2 -Гібрыдныя арбіталі атама вугляроду




Мал. 12.3. Арбіталі sp^2 -гібрыдзызаванага атама вугляроду

За кошт перакрывання гібрыдных арбіталей кожны атам вугляроду ўтварае тры сувязі — адну з суседнім атамам вугляроду і дзве — з атамамі вадароду (мал. 12.4).




Мал. 12.4. Схема ўтварэння σ -сувязей у малекуле этылену

Як відаць з малюнка 12.4, пры ўтварэнні гэтых сувязей электронныя воблакі перакрываюцца ўздоўж лініі, якая злучае ядры атамаў. Такія сувязі называюцца **σ -сувязямі** (сігма-сувязямі). Другая сувязь паміж атамамі вугляроду ў малекуле этылену ўтвараецца за кошт бакавога перакрывання негібрыдных p -арбіталей (мал. 12.5).



Мал. 12.5. Схема ўтварэння π -сувязі




Мал. 12.6. Схема ўтварэння π -сувязі ў малекуле этылену


Такая сувязь называецца **π -сувяззю** (пі-сувяззю).

Такім чынам, атамы вугляроду ў малекуле этылену звязаны двайнай сувяззю, адна з якіх σ -сувязь, а другая — π -сувязь.

Усе адзінарныя сувязі з'яўляюцца σ -сувязямі. Двайнай сувязь складаецца з адной σ - і адной π -сувязі. Усяго ў малекуле этылену маецца пяць σ -сувязей і адна π -сувязь:



Так як π -сувязь утвараецца за кошт слабага бакавога перакрывання арбіталей, яна менш трывалая, чым σ -сувязь, якая ўтворана за кошт перакрывання арбіталей, выцягнутых наступрач адной. Тым не менш, атамы вугляроду, звязаныя двайнай сувяззю, мацней збліжаюцца адзін з адным. У малекуле этылену адлегласць паміж атамамі вугляроду роўная 0,134 нм, што прыкметна менш, чым у малекуле этану (0,154 нм).




Мал. 12.7.
Шарастрыйнёвая мадэль
малекулы этылену

Будова малекулы этылену можа быць адлюстравана з дапамогай шарастрыйнёвой мадэлі (мал. 12.7).

Малекула этылену плоская, валентныя вуглы прыкладна роўныя 120° . У плоскасці малекулы размяшчаецца сістэма σ -сувязей, а π -сувязь утвараецца

ў выніку перакрываання электронных воблакаў над і пад плоскасцю малекулы (мал. 12.6).

Як вы ўжо ведаеце (§ 7), у малекулах алканаў лёгка адбываецца вярчэнне вакол адзінарных сувязей C—C. Вакол двайной сувязі C=C падобнае вярчэнне немагчыма, бо яно прывядзе да таго, што электронныя воблакі π -сувязі разамкнуцца, π -сувязь пры гэтым разбурыцца:



Этылен з'яўляецца найпрасцейшым прадстаўніком **алкенаў** — нецыклічных вуглевадародаў, малекулы якіх змяшчаюць адну двайную сувязь.

Бліжэйшы гамолаг этилену — пратілен $\text{CH}_3—\text{CH}=\text{CH}_2$. Малекулярная формула пратілену C_3H_6 . Суседнія члены гамалагічнага рада, як і ў выпадку алканаў, адразніваюцца па саставе на группу CH_2 . Відавочна, што наступны гамолаг павінен мець састаў C_4H_8 . Адсюль лёгка можна вывесці агульную формулу алкенаў — C_nH_{2n} .

Вуглевадароды нецыклічнай будовы, у малекулах якіх маецца адна двайная сувязь, называюцца алкенамі.

Агульная формула алкенаў C_nH_{2n} .

Атамы вугляроду, якія ўтвораюць двайную сувязь, знаходзяцца ў стане sp^2 -гібрыдызацыі.

Кавалентная сувязь, утвораная за кошт перакрываання электронных воблакаў, якія ляжаць на лініі, што злучае ядры атамаў, называецца σ -сувяззю.


Кавалентная сувязь, утвораная за кошт бакавога перакрываання негібрыдных p -арбіталей, называецца π -сувяззю.

Двойная сувязь уключае адну σ - і адну π -сувязь. π -Сувязь менш трывалая, чым σ -сувязь.

Пытанні і заданні

1. Нарысуйце схему перакрывання атамных арбіталей пры ўтварэнні σ - і π -сувязей у малекуле этылену.

2. Якая з сувязей вуглярод-вуглярод у малекуле прапілену мае меншую даўжыню?




Якая з указаных сувязей больш трываляя?

3. Для алкенаў харктэрны рэакцыі далучэння па месцы двайной сувязі. Якая сувязь, σ - або π -, будзе пры гэтым разрыванацца і чаму?

4. Колькі σ -сувязей у малекуле этану? Ці маюцца π -сувязі ў малекуле этану або іншых алканоў?

5. На малюнку прыведзена шаравастрыжнёвая мадэль малекулы прапілену. Колькі σ - і π -сувязей у малекуле прапілену? У якім стане гібрыдызацыі знаходзяцца атамы вугляроду, звязаныя двайной сувяззю ў малекуле прапілену? У якім стане гібрыдызацыі знаходзіцца атам вугляроду метыльнай групы ў малекуле прапілену?




§ 13. Алкены. Структурная ізамерия і наменклатура

Структурная ізамерия алкенаў

Раней адзначалася, што разнастайнасць арганічных злучэнняў шмат у чым абумоўлена з'явай ізамері — магчымасцю існавання злучэнняў аднолькавага саставу, але рознай будовы. Злучэнні, якія маюць аднолькавую малекулярную, але розную *структурную* формулу, называюцца *структурнымі ізамерамі*. Разгледзім структурную ізамерью алкенаў.

Відавочна, што не існуе алкенаў, ізамерных этылену і прапілену. Аналагічная сітуацыя назіралася і для алканаў з лікам атамаў вугляроду, роўным два і трэх, — у этану і прапану таксама няма ізамераў. З'ява ізамері ў алканаў праяўляеца пачынаючы з бутану. Успомнім будову малекул *n*-бутану і ізабутану:



n-бутан



ізабутан

Ізамеры бутану маюць розную будову вугляроднага шкілета: у *n*-бутану лінейная, у ізабутану — разгалінаваная.